

✓ 3 22 лістапада цягам тыдня ў галерэі «Мабільная» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі працавала фотавыстава «**Беларускі погляд Даўгаўпілса**». Фотамастак-пачатковец, які нарадзіўся ў гэтым латвійскім горадзе, але мае беларускія карані, Эдуард Літвіноўскі, супрацоўнічаючы з Цэнтрам беларускай культуры Даўгаўпілскага гарадскога самакіравання, зрабіў больш за 40 здымкаў беларусаў Латгаліі ў нацыянальных касцюмах на фоне латвійскіх пейзажаў і гарадскога асяроддзя ў розныя поры года. Выстава адлюстроўвае багацце і разнастайнасць беларускага нацыянальнага касцюма.

Тут жа, у залі беларускай літаратуры, 24 лістапада адкрылася выстава «**Слова – багацце**», прымеркаваная да 100-годдзя з дня нараджэння беларускага літаратуразнаўца, крытыка, пісьменніка, краязнаўца Сцяпана Александровіча. Экспануюцца яго працы, прысвечаныя шляхам развіцця і фарміравання беларускай дакастрычніцкай літаратуры, даследаванню яе творчых узаемасувязяў са славянскімі літаратурамі, гісторыі беларускага кнігадрукавання і перыядычнага друку і інш.